

ПЕСЬНІ ЖАЛЬБЫ.

Якуб Колас. Вільня, 1910 год. 128 странич., цена 30 коп.

Працоўнікоў на народнай ніве прыбывае, с пад згрэбнай ка-
шулі вырываюца ўсё новыя песні, новыя думкі. Сыны забітага,
загнанага народа аддаюць сваім братам свае найлепшыя думкі, бо:
„трудна з імі жыць замкнута”, „яны хочуць выбіцца на съвет“.—

Вось, мы дачекаліся „Песні жальбы“ Якуба Коласа. Ня
новае гэта імя для нас, не раз на страніцах „Нашай Нівы“ гава-
рыў да нас Колас. Ен будзіў у нас веру ў будучыну, або сумна
пеяў аб тым, як живем цяпер. Чуў ён стогн набалеўшай душы,
пеяў аб тым, што чуў і перажыў.

Верш Коласа адзначаецца прастатой, мысьль сваю выказы-
вае ён каротка, ясна. У вершах відаць мужыцкую гордасць, у
творах усюды чуваць любоў да роднай зямлі. Колас кажэ:

«Я не знаю, я не знаю,
Чым я так прыкуты
Да тваіх, мой родных краю;
Абразоў пакуты».

Колас; як народны вучыцель вышоўшы з мужыцкай хаты
блізкі сермяжнаму люду, косьць с косьці яго; і ў момэнт, калі
апісывае нам родныя абрэзы, ён стаеца артыстам, зросшымся з
прыродай. Мы гэта бачым у яго творы «Жніво», пасьвячоным вя-
сковым працоўнікам: тут бачым съмелай рукой кінутые абрэзы,
кожын закончэны, і ўсе разам гармонійна зліваюцца яны у жніво.
— Гэта не жніво на буйных землях Украіны, ні на хутарох Літвы,
гэта беларускае, мужыцкае поле, на каторым

«рэдкае збожэ, травы палаўіна,
колас ня гнецца зярном да зямлі»—

і на тое поле:

«Выйшлі на поле, вось, жнеі с серпамі,
У лапцях лазовых, а хто без лапцей.
Ніва пустымі шуміць каласамі,
Ніва ня цешыць жаночых вачэй».

Ціха, ціха на тэй ніве, німа нават «кусціка рэдкай цені»,
толькі ў калысцы чуцен плач дзіцячы.

Або глянъмо на вершы Коласа «Вёска»: хто бачыў нашу вё-
ску, хто з ёй пазнаёміўся, для таго твор Коласа адразу прыпом-
ніць яе, той думкамі перэніясецца пад родныя стрэхі, збліжыцца
да тэй беднаты, якая там ішануе, і задумаетца над ёй, і з грудзей
вырвецца тое самае, што высказаў наш паэт:

«Што-ж? Сыцяліся туман,
Пакуль восень стаіць:
Восень—свята твае..»

І ўсёж такі песніяр з верай і надзеяй пяе, і то ня голасам
загнанага нявольніка, але чэлавека-ваякі:

Прыйдзе к нам ізноў весна;
Ціха з неба сонцэ гляне,
А чуняе старана!

А ў гэтай мысльі у паэта смутку ёсьць ня шумны патос, але цвёрды і логічны вывод, бо:

«я мужычы сынок»,
«я балоты сушу»,
«рыю землю, як крот»,
«ссек я лес і кусты
і дарогу правёў».

і вось мае сілу народ, ён здольны да працы і, калі пойдзе да школы:

«Стане чэлавекам,
Будзеш ты чытаць нам,
Цёмным неумекам»,

як ўжо стary бацька кажэ, толькі ты «Не дурэй; вучыся!» Ён, бацька, хочэ ад сына пазнаць: «Што мы ў съвеце значым?»

Колас, апеваючы смутак палей, і ці маркоцячыся з за астражных съцен, ані на момэнт не адрываецца ад роднага краю, ад свайго народу; ён не сам церпіць за сябе, ён церпіць за мільённы народ, і гэта цярпеньне родзіць ў ім веру: мучыцца, у такой беднасьці жыве не адзін чэлавек, а мільёны, і іх цярпеньне ўжо не слабы шэпт, а голасны стогн, каторы павінен дайсьці нават да тых, хто шчыльна затыкае вуши; гэтае цярпеньне народа станецца зданьнем, марай, ад каторай яны толькі тады здалеюць адвязацца, калі пойдуць на сустрэчу жданьям народа.

«Песьні жальбы» Коласа я бы назваў жывой фотографіей з беларускага жыцьця. І пойдуць яны туды, адкуль выйшлі: пад беларускіе стрэхі, ў мазалістые руکі.

У некаторых вершах Коласа спатыкаем вялікі ўплыў расейскіх паэтоў: Лермонтова, Некрасова, і, калі ён стараецца патураць ім, тады верш яго траціць на сіле і колерах, стаецца наіүным, як гэта бачым у вершы «Песьня над калыскай»; але гэтых вершоў не багата, і с твороў яго відаць, што самабытная беларускаяnota паэту лепш удаецца і што Колас нам дасьць больш родных образоў.—«За работу, жыва, жыва! Каб нас доля не кідала, каб ня сохла наша ніва!» — клічэ поэт, бо толькі тады скроў выполенца поле і буйны колас украсіць нашы нівы.

Бульба.

ЛІСТЫ З ДАРОГІ.

XVI.

Путнікі.—Докшняны.—Удранка.—Бахмэтоука.—Прудзішчэ.—Дом.

Ешчэ і віднець не пачынало, калі я, сабраўшы свае манаткі, пусціўся са станцыі Алехновічы далей ў дарогу. Земля тут хоць гарыстая, але цяжкая, үый размачыло яе, дык ногі так і коўза-

Цэна асобнаго нумэру 5 кап.

Год V.

Вільня 21 Каstryчніка (Октября) 1910 г.

№ 43.

Ідзішчі Гіві

ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА З РЫСУНКАМИ

Выходзіць што тыдзень рускім і лацінскім літэрамі.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Віленская вуліца, д. № 20.

„Гусьляр”. Я. Купалы.

Петербург 1910 года, выданье А. Грыневича.

Ешчэ так недаўно здавалося, што ўсё у нас памерло, што німа у нашага народа ні думак, ні песенъ, а калі спатыкаліся мы с чужымі і яны нас пыталі: „хто Вы? дзе у Вас слово друкаванае?—мы, веручы у творчасць, у жывую сілу народа, адказывалі: „Пачэрайце! Ўсё сабраецца, ўсё жыве у будучым“.—Бо пеяла наша вёска песні даўные, песні слайней мінуўшчыны, толькі пеяла у души: голасу не было чутно далей, як у сваей „парафії“, і—здавалося—„што прыход, то і поп“.—Але чуткая душа наших выбранцуў прыслухівалася да тэй нямой песні, да таго гоману наших лесоў і зямліцы-маці, дабірала сабе форму і вылілася у песні—голосна! Песні тые пачалі перэліваць на паперу—адны з меншым, другіе з большым талентам і пачуцьцем свайго роднаго; песніяры зрадніліся з духам, жаданьнямі і псыхікай нашага народа—маўчліваго, перанёсшаго многа-многа гора. Да тых апошніх належыць Янка Купала.

Пануе у творах Янкі Купалы фантазія, адмыкае ў ім вялікае багацтво форм, напаўняе яго думы, і ліецца песня гусьляра. Багацтво настроенінёў прабіваецца ў кожным яго творы. У кароткім вершы маєм колькі образоў, гармонійна зліваючыхся ў адзін, каторы малюе пузеводную думку. Ці кінецца Купала ў даунейшы мыт, ці загляне ў даўны курган, што відніеца на нашай бацькоўшчыне, ці ўдарыць у сумную здзімлённую цяперышыну,—з усяго дабудзе тон родны, дабудзе той асобны беларускі матыв. Думае наш песніяр аб «ціхіх мальбішчах айчызны» і ім нясе «сваю ношу».—І верыць, што пакуль думка а праўдзе «ня ўздзе-

не плесьні-сівізны», «моц сваю съвету пакажэм» і шмат зробім, станем як поўнапраўны народ, аж «здзіўляцца старцы і дзеци, што значыць вельмі хацеці!» І «хаця Зніч прауды затух», «жальбоў слухае толькі шум баравы, на іх муکі глядзяць толькі зоры», ўсё-ж у песні Купалы вырываецца вызоў: «Адгукніся, душа, на іх стоги векавы! Задрыжыце даліны і горы!»

Вельмі кахае песняр нашы горы, даліны, рэчкі курганы: ў іх ён складае свае найвялікшыя думкі, яны служаць яму тэмай творчасці. Хоць і сумная наша цяперышчына, хоць народ наш ідзе абмацкам, ня знаючы хто ён і якое пекнае назначэнне яго ў паходзе чэлавечства,—Купала за наш народ кажэ:

«Шлях залаты працярэбім,
Зорна ўзнясёмся ў высоты
Вышэй непрауды, неславы,
Вышэй пакутных балотаў».

Пазнаў жыцьцё наш песняр і ведае, што нішто на съвеце само не даецца, усяго трэба «вельмі хацеці» і нераз трэба крывжэм сълед значыць... Але ў жыцьці ёсьць песня, ёсьць думка, ёсьць ідэя і вера, і яна стаіць на варце, яна нас вядзе да тых краёў, што ў съне бачым, родніць нас, ускалыхівае пакрытае плесьню-сівізнай народнае сумлен'е і творыць легенды, як „Песня казка,,.

«Княжна чуе ўсе гэтые слова,
Бедака бярэ мужам сабе».

У пекнай і індывідуальнай форме напісан верш Купалы «Замковая гара».Форма яго—кароткая, выразная, добра апрацаваная і ў цэласці зліваецца ў ту думку, каторая нераз варушылася ў нашай галаве, калі мы бачылі гэту даўную славу наших князёў-воладароў; але гэту думку, так нам блізкую, толькі Купала патрапіў выліць у думку песню.

Але не без радасці трэба прыкметіць, што Купала ўсё развіваеца, што пазбываецца ўсіх чужых налётou вырабляе беларускі мотыў, так адменны ад мотыву братніх народоў. Калі ў першым выданні вершоў Купалы («Жалейка») спатыкаемо багато перэкладоў і думак чужых, выказанных толькі беларускім вершэм, то ў «Гусьляры» ужо іх менш... Павэдлуг маей думкі, вершы Купалы «Кат» (мотыў узяты з Сенкевіча), «Смутна, мне, Божэ» (Словацкі), «І вецер, і сокал і я» (Горкій)—гэтые вершы трацяць на сіле, бо, калі параўняць з орыгіналамі, то выйдуць бедна. У ўласных, самобытных творах Купала ня мае роўных сабе, але я ешчэ не збіраюся вельмі здольнаму нашаму песняру ўжо сягоўня сыпаць кургана высокага». Веру, што далейшай самабытнай творчай працай Янка Купала займе у нас адно с першых мейсц і заслужыць на добры спамін; любоў нашага песняра да роднай старонкі—гэто агонь жыцьця. пры каторым начынае цьмы крылы папалаць і нас за народ жывы палічаць. З шчыраго сэрца скажу толькі адно «Працуй і сей, Я. Купала—будзе ўсход, узы́йдуць зёрны, сяяные шчодрай і шчырай рукой!»

Ешчэ мушу зварнуць увагу на выдаўцу твораў Янкі Купалы, А. Грыневіча, каторы мае не малую заслугу для нашага беднаго грамадзянства. Ведома, як трудна у нас выдаць кніжку: яна грошы каштуе, а нашы паэты не раз на боты ні маюць; вось, на паперцы ешчэ могуць напісаць, але, каб выдрукаваць іх творы, ўжо грошы німа. Дзеля таго тыe, што выдаюць сваім коштам кніжкі для нашага народа, як А. Грыневіч, заслужываюць на шчырую падзяку.—Шмат маем чаго, што хацелі бы надрукаваць. каб больш людзей даведалося, але і грошы німа, і матэр'ял ляжыць, чэкае ён усё лепшых часоў, калі тыe, што грошы маюць, поймуць што хоцэ быць грамадзянінам свайго краю, той павінен памагаць, каб прасьвета узрастала і каб кніжка даходзіла да найшырэйшых масс народа.

У канцы адзначым, што кніжкі, выданые А. Грыневічэм, маюць прости, але вельмі прыгожы і сымпатичны выгляд. Хораша выдана «Адвечная Песьня» Купалы, а і на выданье «Гусьляра», відаць, не шкадаваў энэргіі выдавець яго.

А. Бульба.
